

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 134 (6110) | 13 чэрвеня 1938 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

ЗА ДАЛЕЙШЫ ЎЗДЫМ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

XVII з'езд Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі заслухаў справаздачу Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б. Справаздачы даклад быў насчытан аргчайнікам партыі і прыкладамі з жыцця і барацьбы большэвікоў Беларусі па вывэршэнні традыцыйна-бухарынскіх і нацыянальна-фашысцкіх пільнаў, школьнікаў і дзяржаўнага, фактамі і прыкладамі будыўніцтва пераможнай партыі ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі рэспублікі.

Падведзены вынікі вельмінай работы КП(б)Б па ператварэнню адсталай і жабрацкай у мінулае калоніі перамога самадзяржаўна ў магутную індустрыяльна-калгасную рэспубліку вялікага Саюза.

Значнае месца ў справаздачы займаў раздзел аб прамысловай рэспубліцы. Савецкая Беларусь мае зараз выдатныя заводы і фабрыкі, якія выпускаюць вельміважлівыя складаныя машыны, апаратуру, рознастайныя прамысловыя тавары. Даволі скажаць, што ўдзяльнае вага прадукцыі сацыялістычнай прамысловасці па ўсёй народнай гаспадарцы рэспублікі дасягнула 73 процантаў, што сведчыць аб каронных зменах у структуры эканоміі БССР.

Высока ў небе дыміцца трубаў савецкай сталінскай трыады: «Гомельска-Мінска» імя Л. М. Кагановіча, бабруйскага лесакамбіната, шклозавода імя Сталіна, швейнай фабрыкі «Сіня» індустрыялізацыі, крычэўскага цементнага завода, магілёўскага аўтарэмазавода і інш.

На 2.100 мільянаў рублёў выпускалі прамысловасць БССР прадукцыі толькі за адзін 1937 год, што перавышае ўзровень 1913 года ў 21 раз.

У гэтыя прыемыя з'яўляюцца рэзультатам ленынска-сталінскай нацыянальна-палітычнай, рэзультатам сабытскай акупацыі аб беларускім народзе вялікага Сталіна.

Ранішняя сацыялістычная прамысловасць БССР усімі мерамі вытрымлівала поўнае адраджэнне, школьнікі і дзяржаўныя, прасяяныя бадня фашысцкіх намітаў. Яна не пагардзіла ніякімі металамі, каб толькі як можна больш навадохіць рабочым і сялянам Савецкай Беларусі, каб сарваць папыхваючы работу заводу і фабрыкі.

Спаўнае сацыялістычнае будыўніцтвам сталінскага нармуна тав. Ежова разграміла асіны гнібыя пшэнаў і школьнікаў, агентаў германа-янона-польскага фашызма.

КП(б)Б, узброеная рашэннімі потаўска-савецкага Пленума ЦК ВКП(б) і ўдзяльнай вялікага Сталіна, правяла за трайшоўны год вялікую работу па ліквідацыі вынікаў школьніцтва, па далейшаму развіццю сацыялістычнай прамысловасці.

З прыходам да кіраўніцтва ў нарманы, трысты і прадпрыемстваў новых маладых кадраў — партыйных і непартыйных большэвікоў, да канца адданыя партыі Леніна—Сталіна, адданыя нашаму народу — у работе прамысловасці намітаў перадам. Пасля значнага недавыканання плана 1937 г. план перагата квартала 1938 г. выканан рэспубліканскай прамысловасцю на 100,7 проц., краёвага — на 105,2 проц., мая — на 100,4 проц.

Пачынаюць выходзіць у прарыва такі будыўніцтва прадпрыемстваў, як завод імя Варашылава, фабрыка імя Кагановіча, завод імя Молатава і інш. Пачынае палітычна сваю работу водны транспорт БССР.

Адначасна вынікі работы прамысловасці не даюць ніякай падставы для самауважнення. Многія галіны прамысловасці маюць план, які і кварталны, не выкананы. Заданне па энжынерна сабытскаму, палітычна прадукцыі прыцы, палітычна якасці прадукцыі, па вытку прадметоў шырокаму не выканана дзясяткамі прадпрыемстваў.

Асабліва дрэнна працуе прамысловасць Наркамлестрома. Кіраўнічы гэтага наркамата сваёй нікудышняй работай дгнучы наезд усю прамысловасцю рэспублікі. Яны гавябна правалілі выканання аддзяльна задання партыі і ўрада ў першым квартале і прадаўжаюць палітычна працу ў другім квартале. Дастаткова скажаць, што майскі план прамысловасці Наркамлестрома выканана ўсяго на 70,5 проц., а будыўніцтва трэцяга наркамата—Лесбел—на... 36,5 проц.

Прамысловасць Наркамлестрома майскае заданне выканала ўсяго на 97,8 проц. Па гэтым наркамату ўвесь час у прарыве пачынае, чарпачына, вапняная, гарычная прамысловасць, — імяныя тым галіна, якія працуюць на мясцовай саравіне, а значыць маюць усё умовы для паспяховай работы.

АБ'ЯДНАНЕ ПАСЯДЖЭННЕ СТАЛІНСКАЙ І ВАРШАВСКА-УГРАДСКАЙ АБЛАСНЫХ ПАРТІЯНАФЭРЭНЦЫЙ

7 чэрвеня адбылося аб'яднае пасяджэнне партыянафэренцыі Сталінскай і Варшавска-Уградскай абласцей. На пасяджэнні выступіў сакратар ЦК ВКП(б) таварыш Лазар Майсеевіч Кагановіч.

Прадпрыемстваў Белторфа з пачатку осона неадшлі краіне больш 100 тыс. тон торфу. Ні адзін торфазвод не выконвае сваёго сучаснага задання.

Будыўніцтва галіна Наркамлестрома — шпільная прамысловасць — увесь час не выконвае план і прыносіць дзяржаўнае вельміважлівыя страты. У першым квартале яны склалі поўмільяна рублёў.

Усё яшчэ неаддзяляюцца якасць прадукцыі важнейшых асартымантаў, вырабляемых нашай прамысловасцю.

Пры агульным уздыме чыгуначнага транспарта нашай краіны — гэтага важнейшай галіны народнай гаспадаркі — Беларускай і Заходняй чыгуны працуюць неаддзяляюцца. За паказаным блытаўчым сэрвісам выключна дрэнная працоўная дысцыпліна, шматлікія аварыі і крушэнні.

Невыкананне планавых заданняў прамысловасцю тлумачыцца перш за ўсё тым, што вынікі школьніцтва далёка не поўнаасю ліквідаваны, што не ўсе камандэры вытворчасці навучыліся спалучаць палітычную і гаспадарчую работу, што яны не ўзначалілі магутны стыханаўскі рух і растуць з кожным днём вытворчы і палітычны ўздым мас.

Прамыслова-транспартны аддзел ЦК КП(б)Б яшчэ не стаў кіруючым цэнтрам па арганізацыі партыйна-палітычнай работы ў прамысловасці, не пакавае прыкладаў правільнага спалучэння палітычнай і гаспадарчай работы.

XVII з'езд КП(б)Б сабраўся ў адданы перыяд. Блізак дзень усенароднага свята — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

У гэтыя энжынерна перадвыбарчыя дні кожны стыханец, кожны рабочы і калгаснік імкнецца выразіць сваё пачуццё і настроі, сваю любоў да радзіны, сваю адданасць партыі і вялікаму Сталіну выдатнымі закратнымі апрамамі.

Кожны дзень прыносіць новыя радасныя весткі з заводу і фабрыкі, з калгасаў і саўтасаў.

Стыханаўка барысаўскай запалкавай фабрыкі імя Кірава тав. Бурыц дабілася рэкорднай выпрацоўкі — 60.000 каробак запалак за змену пры нарме 49.000.

Стыханец магілёўскага скуразавода імя Сталіна тав. Вломин штодзень выконвае сваю нарму на 215 проц., а стыханец тав. Леоніава — на 221 проц. Бригада знатнага спадшчыка БССР Сіпана Грыгор'евіча Туфара (Полыці леспрамгас) датарэпнова выканала сезоны план сплаву драўніны. Рабочыя і работніцы менскай канцэрацыйнай фабрыкі «Комунарка» выканалі свой поўтавоўны вытворчы план. Такіх-жа выдатных паспяхаў дабіліся рад прадпрыемстваў Гомеля (тлущчакамбінат, завод «Рухавік рэвалюцыі», дожджана фабрыка і інш.). Дзесяткі работчых электрыкаў фабрыкі і заводу абавязаліся датарэпнова выканаць свой поўтавоўны план да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Паспяховая работа гэтых перадамых прадпрыемстваў павінна паслужыць прыкладам для астатніх. Краіна чакае ад тарфянікаў, работнікаў шпільнай, лясной, пачынальнай прамысловасці — рашучай барацьбы за выкананне плана.

У гэтыя адстаючыя галіны прамысловасці ёсць дзесяткі, сотні стыханцаў, цаў, якія гарць жаданнем пачынаць з адставанням і сустраць выбары ў свой сацыялістычны парламент новымі вытворчымі перамагамі.

Заданне кіраўнікоў — партыйных, гаспадарчых, сабытскай — так арганізаваць справу, каб імкненні нашых людзей — многіх вытворчых паспехі — былі ажыццэўлены. Трэба прадаўжаць яшчэ з большай энжынерна, чым да гэтага часу, ліквідацыю вынікаў школьніцтва. Трэба да канца даць традыцыйна-бухарынскіх і буржуаана-нацыяналістычнае ахвосце. Трэба дапамагчы новым кадрам гаспадаркі авалодаць большэвіцкім, тав. падхаліць ініцыятыву стыханаўцаў, ажыццэўляць яе. І тавы вельміважлівыя заданні гаспадарчага будыўніцтва, якія стаяць перад прамысловасцю, будучы выкананы. Трэба рашуча ўзяць вышук прадметоў шырокага апракывання, попыт на якія з кожным днём расце з боку працоўных. Справа гонару работнікаў прамысловасці гэты попыт, які сведчыць аб росце добрабыту працоўных, поўнаасю задалоўваць.

XVII з'езд КП(б)Б па падставе большэвіцкай прыгтымі неадшліў вырысе ўсе прычыны, якія ствараюць тормаз у работе прамысловасці БССР, у развіцці стыханаўскага руху, і намісць практычныя мерыпрыемствы па далейшаму ўздыму ўсёй народнай гаспадаркі рэспублікі.

Сваю прамову, не раз сунімаему авапцямі, тав. Л. М. Кагановіч прысвяціў чарговым заданам партыйна-палітычнай работы. (БЕЛТА).

ПАЧАЛІСЯ ВЫБАРЫ ў ВЯРХОўНЫ СОВЕТ ГРУЗІНСКАЙ ССР

ПЕРШЫ КАНДЫДАТ ГРУЗІНСКАГА НАРОДА
ГЕБЛПС, 12 чэрвеня. (БЕЛТА). Чырвоныя палітычны транспартаў, гідранды зеляніны і кветка, сцягі, партыя правядуць і кандыдатаў у дэпутаты ўпрыгожваюць Ленінскі раён горада Тбілісі. Усёды партыя таварыша Сталіна — першага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР. Сонечныя праменні яшчэ толькі абнавіліся з-за гор, калі ажыў увесь раён. Групамі і па-адзіночку ішлі людзі да выбарчых участкаў. У доме работчы паравоза-вагонна-монтажнага завода імя Сталіна разма-

сціўся выбарчы ўчастак № 4. Стары работчы завода тав. Захары Мамісашвілі першым падыходзіць да стала выбарчай камісіі за бюлетэнем з імям вялікага Сталіна. Ветліва сустракаюць выбарчыкаў юныя піонеры. Берэжліва вядуць іх прастарыяны выбарчыкаў. Вось падыходзіць да стала 109-гадовы выбарчыкаў Еўстафія Грыгор'евіч Гудушаур. Ён яшчэ моцны гэты стары, які правёў сваё жыццё ў гарах Казбэкскага раёна, дзе быў чабанам. Прыехала на выбарчы ўчастак 85-га-

дова выбарчыца Ціна Ціна Габрыелуна Аваджаншвілі.
— Я не адна галасую сёння за таварыша Сталіна. Са мной галасуюць мае сыны, унукі і праўнукі.
НА РАДЗІМЕ ПРАВАДЫРА
У Горы — ўсеагульнае радаснае ажыўленне.
На пяты выбарчы ўчастак першай прышла хатняя гаспадыня Нада Мчэлідзе. Хвалючыся чакала яна гэтай урачыстай мнутаў.
На Квешкінскім выбарчым участку ў выбарах прынялі ўдзел 135-гадовы Са-

Роўна ў 6 гадзін на шостым выбарчым участку першым апусціў бюлетэнь у выбарчую урну каваль-стыханец Міхалі Аворын.
Мамон Гаўрылавіч Гігунашвілі і 32 члены яго сям'і.
Выбарчыкі даліх сёб былі дастаўлены на выбарчыя ўчасткі на машынах.
Выбары ператварыліся па ўсенароднае святэ, у дэманстрацыю непераможнага адданства народа.

XVII З'ЕЗД КП(б) БЕЛАРУСІ ДЗЁННІК РАНІШНЯГА ПАСЯДЖЭННЯ 12 ЧЭРВЕНЯ

(Старшыня тав. Каваль)

На ранішнім пасяджэнні 12 чэрвеня прадаўжаліся спрэчкі па справаздачы на докладу ЦК КП(б)Б. Дэлегацы з'езду ў сваіх выступленнях аддзяляюць вялікую работу, якая прароблена КП(б)Б пад кіраўніцтвам сталінскага Цэнтральнага Камітэта і таварыша Сталіна па разгрому ворагаў народа, трацінска-бухарынскіх наймітаў замежных разведкаў, па ліквідацыі вынікаў школьніцтва, па вылучэнню на кіруючую работу тысяч маладых, правяраных, здыльных новых кадраў — партыйных і непартыйных большэвікоў. Адначасова ў сваіх выступленнях дэлегацы рэзка і справядліва крытыкуюць неадшліў у работе ЦК КП(б)Б, яго аддэлаў, а таксама наркаматаў.

Першым у спрэчцы выступае тав. Караневіч (Гомельская партарганізацыя), які гаворыць аб стане спажывецкай кааперацыі.

— Ворагі народа, гаворыць ён, які арудвалі на гэтым участку народнай гаспадаркі, раскраталі дзяржаўныя сродкі, зрывалі тавараабарот. Па адной толькі Гомельскай вобласці за 1937 год у сістэме спажывецкай кааперацыі растраці дзяржаўны 1.400 тысяч рублёў. Яшчэ і цяпер яма большэвіцкай барацьбы за ліквідацыю вынікаў школьніцтва.

Тав. Караневіч спыняецца на парочнай сістэме падбору кадраў спажывецкай кааперацыі. У многіх выпадках у сельцо, магазіны пачынаюць неправераных людзей. Іонуючая сістэма зарплатаў не дае магчымасці замацаваць кааперацыйныя кадры.

— ЦК КП(б)Б, абкомы, гаркомы і райкомы партыі правалі вялікую работу па ліквідацыі вынікаў школьніцтва, ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, — гаворыць у сваім выступленні тав. Прусак (Случыцкая партарганізацыя). Ён высювае пытанне аб правільнай расстаноўцы партыйных сіл у сельскай партарганізацыі і аб палітыцы арганізацыйнага кіраўніцтва да ўзроўню палітычных з'ядаў. У работе раймаў мае месца бесістэмнасць, неарганізаванасць. Сакратары раймаў часта мюцца біруць на слабе, але не патрабуюць ад кожнага комуніста выканання дзвюх дзюх дзюх дзюх.

Тав. Прусак крытыкуе АКПО ЦК КП(б)Б за недастатковую ўвагу пытанню арганізацыйна-партыйнай работы (скаліканне школаў актыва, абмен вопытам і інш.). Інструктары АКПО ЦК (т. Касов) часта бываюць у раёнах, гарадах, але яны ў большасці выконваюць функцыі кантраляраў, не дэлагаваюць у наладжванні партыйнай работы.

Тав. Харламава (сакратар Клімавіцкага райкома партыі) гаворыць аб неабходнасці стварэння ўмоў у работе інструктараў партыйнага апарата. Спыняючыся на выкананні сталінскага калгаснага статута, тав. Харламава прыводзіць факты, калі пасля глыбокага раздумвання рашэння СНК ССОР і ЦК ВКП(б) аб няправільным вылучэнні з калгасаў узмацнілі прыток аднаасобнікаў у калгасы. За апошні час у калгасы ўступіла 196 аднаасобнікаў.

Сакратар Палескага абкома партыі тав. Маркін гаворыць аб вялікай работе, праробленай большэвікам Палесеца па ліквідацыі вынікаў школьніцтва, па вылучэнню новых кадраў. Ён падкрэслівае вялікае значэнне, якое мае арганізацыя ў нашай рэспубліцы абласцей. Гэта наблізіла партыйнае, сабытскае і гаспадарчае кіраўніцтва да раёнаў, калгасаў. Тав. Маркін гаворыць аб адставанні вобласці ў выкананні гаспадарчых кампаній і неаддзяляюцца падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Начальнік палітдзела Беларускай чыгуны тав. Цвяткоў прымае правільнай суровую большэвіцкую крытыку, дадзена тав. Волканым кіраўніцтва дарогі, але мела месца самауважненасць, азнаваўства ў сувязі з выкананнем плана. Але мы не заўважылі, што план грузабароту выконваецца за кошт другародных перавозаў і гэта скарысталі ворагі для сваіх школьніцкіх, дыверсійных мэт. Ліквідацыя вынікаў школьніцтва ў работе Беларускай дарогі праходзіць вельмі мюрдна.

Тав. Цвяткоў вымушан прызнаць слабую пастапоўку партыйна-масавай работы сярод работчы і служачых дарогі, адсутнасць кіраўніцтва стыханаўскім рухам.

У заключэнне тав. Цвяткоў расказвае з'езду аб вылучэнні новых кадраў па камандныя пасады, аб вытворчым уздыме сярод работчы і служачых у сувязі з прыходам да кіраўніцтва чыгуначным транспартам сталінскага наркома Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Прэзэраныя ворагі народа, трацінска-бухарынскія найміты, — гаворыць тав. Кавальскі (сакратар ЦК ЛКОМБ) рабілі сваю стаўку на сабытскае моладзь, хацелі процістаяць ленынскаму камсамолу нашай большэвіцкай партыі. Ім не ўдалося і ніколі не ўдасца гэта ажыццэвіць. Ленынскаму камсамолу быў, ёсць і будзе вернай апарай сталінска-



XVII з'езд КП(б)Б. На здымку: Група дэлегатаў з'езду. Злева направа — дэпутат Вярхоўнага Савета ССР С. П. Мельнік; сакратар парткома Добрушскай фабрыкі «Герой працы» А. Дзержыцкі; майр А. І. Лыкаў; партгор суды і пракуроры Г. Марціна Е. А. Болдар, начальнік палітдзела Беларускай чыгуны А. Ф. Цвяткоў і капітан — аднаасобнік І. І. Пашаў. Фото Мазалева (39).

га Цэнтральнага Камітэта ВКП(б). Тав. Кавальскі гаворыць аб буйных памылках, дапушчаных ЦК ЛКОМБ і яго сакратарам пры выключэнні з камсамолу Пасля ў Пленума ЦК ВКП(б) падана ў ЦК ЛКОМБ 490 апеляцый. 272 таварышы былі адноўлены ў камсамоле як няправільна выключаныя. Тав. Кавальскі расказвае аб рашэнні ЦК ВКП(б) па аднаўленню кіраўніцтва ЦК камсамолу Беларусі. Ён гаворыць далей аб антыпартыйнай практыцы і нягоднай, парочнай сістэме пры падбору кадраў былым сакратаром ЦК Елагіным.

Спыняючыся на работе камсамолу на вёсках, тав. Кавальскі гаворыць, што толькі ў 4.000 калгасаў рэспублікі ёсць перыяны камсамольскай арганізацыі. Ён зааправае ўвагу з'езду на недастатковы парткіраўніцтва камсамолу.

Па пытанню аб работе камсамолу гаворыць і тав. Юган (сакратар Варашылаўскага гаррайкома КСМ). Ён прад'яўляе сур'ёзнае абвінавачанне Наркамасветы ў дрэнным кіраўніцтве школамі. У радзе школ горада Менска не вылучаецца беларуская мова з-за адсутнасці праграм і падручнікаў. Пры экзаменах ў 10-х класах вучняў вызвалі ад здыч экзаменаў па беларускай мове.

— Менская абласная партарганізацыя прышла да свайго XVII з'езду КП(б)Б адноўна, згуртаванна вакол ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна, — гаворыць у сваім выступленні сакратар Менскага абкома партыі тав. Матвееў. — Менская сталінская арганізацыя праробіла вялі-

кую работу па разгрому і выкарчоўванню ворагаў народа, арудваўшых на розных участках.

Тысячы маладых большэвіцкіх кадраў вылучана на кіруючыя пасады. Тав. Матвееў падкрэслівае спыненне на пытанні правільнай расстаноўкі партыйных сіл і ўмацавання партарганізацый партанічных калгасаў і сельсаветаў.

З вялікай увагаю дэлегацы з'езду выслушалі мястотнае выступленне начальніка УІВУ НКВД БССР тав. Масленнікава, які ў сваёй прамаве спыніўся на вадках умацавання партыйна-сабытскай і гаспадарчай работы ў партанічных калгасах і раёнах. Намы граніцы знаходзяцца на момант замку. У гэтай ганаровай работе па ахове, граніцы гаворыць тав. Масленнікаў, нам штодзень аказваюць вялікую дапамогу калгаснікі, калгасніцы, піонеры і школьнікі. Ён прыводзіць яркія факты сабытскага патрыятызма, праўдзены працоўнымі гранічных раёнаў у ахове дзяржаўных граніч.

З вялікай прамавай выступіў тав. Новік (пракурор БССР), які спыніўся на пытанні ўмацавання рэвалюцыйнай вакунацыі.

Тав. Тур (Н-ская частка) зааправае ўвагу на ўмацаванне абароннай работы і падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

У работе ранішняга пасяджэння з'езду прымаў ўдзел начальнік Палітычнага ўпраўлення РСЧА — намеснік наркома абароны СССР тав. Л. З. Мехліс.

У канцы ранішняга пасяджэння пры-

шлі вітаць з'езд прадстаўнікі юных піонэраў горада Менска. Пад грым алдыменту ўваходзяць у залу шчаслівыя сабытскае дзеці. Яны адзеты ў рознакаляровыя нацыянальныя кашымі. У зале ўтвараецца жывая клубма кветак. З трыбуны даносіцца бадрэрыя словы хлопчыка і дзяўчынкі, якія вітаюць ад імя юных піонэраў XVII з'езду КП(б)Б, сталінскі Цэнтральны Камітэт, вялікага і мудрага правадыра працоўных усяго свету таварыша Сталіна.

Зала ўдэргнаецца ад бурных воплескаў. З усіх калгоў раздаюцца воклічы «Ура!» ў гонар вялікага Сталіна.

Піонеры майстэрска выканалі танцы, дэкламавалі вершы сабытскай паэты, выказваючы ўдзячнасць партыі Леніна—Сталіна, вялікаму Сталіну за шчаслівае дашчыства.

Маленкая дзяўчынка-акліброна папалімаецца ў прэзійум, яна перадае членам прэзійумы букет кветак. У зале зноў раздаюцца бурныя, лютыя немалуючыя алдыменты ў гонар пудоўных дзяцей нашай краіны, у гонар славнага змені.

Гэта была незабыўная сустрэча. Прадстаўнікі юнага пакалення — са сваймі любімай партыяй у асобе XVII з'езду КП(б)Б. Вось скончыліся танцы, прагучалі апошнія словы падліх прывітальных слоў, дзеці пакідаюць залу, але большэвікі — дэлегацы з'езду — яшчэ доўга стаяць ападыраючы сваёй выдатнай юнай змене, юным патрыстам радзімы, вялікаму Сталіну, які забяспечыў шчаслівае юнагата, набачыны росквіт народных талентаў.

ВЫТВОРЧЫЯ ПЕРАМОГІ ў ГОНАР XVII З'ЕЗДА КП(б)Б

ГОМЕЛЬ. 10 чэрвеня ў гонар XVII з'езду КП(б)Б і гістарычнага дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР рад фабрык, заводу і цахоў горада (тлущчакамбінат, завод «Рухавік рэвалюцыі», фабрыка ложкаў, літаграфічны, тарны і наборыя цахі Палесдруку) датарэпнова выканалі сваю поўтавоўную праграму.

Калектыву тлущчакамбіната абавязаліся да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР выпусціць прадукцыі звыш плана на 2 мільёны рублёў.

Шпэрца разарнулася сацыялістычнае спадарбніцтва на заводзе імя Кірава. Шпэрца пача амагачыцца за датарэпновае выкананне чэрвеньскай праграмы.

Брыгада па абароні дуб'яных сталёкаў заводу (майстар тав. Баскін) абавязаліся выканаць месячны план да 26 чэрвеня і сабраць 8 дуб'яных становоў, 4 абдэражных і 1 падраваляны.

За апошні час значна палепшыў сваю работу Гомельскі рэчны порт. 15 пераходоў датарэпнова выканалі майскі план. Камсамольскае маладзёжнае брыгада прочыцькаў порта тав. Анічкіна майскі план выканала на 145 проц. Высокія паказальнікі прадукцыйнасці працы дэюць жаночыя маладзёжныя брыгады прочыцькаў тав. Лук'яненкі і Кліменкі. Лепшым прымальнічым порта з'яўляецца камсамол тав. Чымбурт. ТРЭБІХУ, АРЦІНКА.

Учора раніцою па ўсіх зменах Менскага пасажырскага станцыі перад уступленнем на дзяржаўства адбыліся мітынгі, прысвечаныя адкрыццю XVII з'езду КП(б)Б.

У сваіх выступленнях работчы станцыі абавязаліся адзначыць гэты дзень новымі вытворчымі перамагамі. Змена дзяржаўнага па станцыі тав. Церэшкі

ЛОНДАНСКАЯ АКРУГОВАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ КОМПАРТЫІ АНГЛІІ

ЛОНДАН, 11 чэрвеня (БЕЛТА). Учора ў Лондане ў прысутнасці 400 дэлегатаў і 1000 гасцей адкрылася лонданская акруговая канфэрэнцыя комуністычнай партыі Англіі.

Выступіўшы з дакладам Брамлі зааўважыў, што вараз неадраднай задачай з'яўляецца выхрысць прафасійскай палітыкі галавы ўрада Чам

XVII З'ЕЗД КП(б) БЕЛАРУСІ

СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧНАМУ ДАКЛАДУ ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ ПЕРШАГА САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. А. А. ВОЛКАВА

ПРАМОВА тав. МАТВЕЕВА

(Сакратар Менскага абкома КП(б)Б)

Большыя менскай абласной партыйнай канферэнцыі прыйшлі да свайго XVII партыйнага з'езда ідэна-агуртаванымі вакол левіска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта, вакол правядзенай партыі і народаў — вялікага Сталіна. Цэбрда, па-сталінску выдучы яны барацьбу за справу партыі, барацьбу з ворагамі народа, барацьбу за ўмацаванне нашай сацыялістычнай дзяржавы.

Са справаздачы тав. Волкава мы чулі, якую вялікую работу правялі большыя Беларусі пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта нашай партыі і асобіста таварыша Сталіна на выкрыццю і выкарчаванню траціцкіска-бухарынскіх агентаў фашызма. КП(б)Б вылучыла новыя сілы стойкіх партыйных і беспартыйных большыя, да канца адданых нашай партыі, адданых нашаму народу, гатовых вярнуцца змагацца за далейшы росквіт нашай радзімы.

У рэзультатах выкарчавання ворагаў народа, арудаваных у розных звянках партыйнага, гаспадарчага і сацыяльна-апарата, у рэзультатах масавага вылучэння новых, адданых кадраў партыйнай арганізацыі Беларусі дабілася сур'ёзных поспехаў на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, у росце дзяржаўнага працоўнага горада і вёскі.

Таварышы Стварэнне пяці абласцей у Беларусі прыблізна кіруючыя сацыялістычныя партыйныя арганізацыі да працоўных. Гэта дае магчымасць лічыць хутчэй ліквідацыю вынікі шкодніцтва, узняць яшчэ вышэй палітычную актыўнасць працоўных мас у справе далейшай барацьбы за будаўніцтва сацыялістычнага грамадства.

Тав. Волкаў справядліва ў сваім дакладзе крытычнаў Менскую вобласць за адставанне на ровных участках гаспадарчай і палітычнай работы. Я хачу адказаць — чаму ў Менскай вобласці малы працэнт калектывізацыі, чым вытлумачыць марудную работу па сіяванню хутароў, у чым прычына нашага адставання ў выкананні дзяржаўных абавязанасцей па мясу і фінансах, у прыватнасці чаму ўсё яшчэ марудна ліквідуецца вынікі шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы.

Я лічу, што асноўнымі і галоўнымі прычынамі нашых недахопаў з'яўляюцца: першае — адставанне арганізацыйнай работы, якая не падлягае ў ўроне палітычных задач; другое — на рашаючых участках вобласці дрэнна

ПРАМОВА тав. КАГАНОЎСКАГА

(Сакратар парткома магілёўскай швейнай фабрыкі імя Куйбышава)

Таварышы, прайшоўшы год ад XVI да XVII з'езда КП(б)Б быў годам велічавых перамоў нашай партыі і совецкага народа на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, годам разгрома ворагаў народа, траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў.

КП(б)Б у сваёй практычнай рабоце аказаў вялікую дапамогу партыйнай арганізацыі магілёўскай швейнай фабрыкі па пытанню падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў.

Да пастаноўкі гэтага пытання на бюро ЦК КП(б)Б у нашай партыйнай арганізацыі неадкладнае пытанне падрыхтоўкі і правядзення партыйных сходаў, як школы выхавання камуністаў. Нядаўна, што сходы праводзілі на нізкім палітычным узроўні, без дастатковай актыўнасці камуністаў, без дастатковага разгортвання крытыкі і самакрытыкі.

Рашэнні партыйных сходаў прымаліся без палярэня іх падрыхтоўкі. Праверка выканання пастаноў палярэдня партыйных сходаў і інфармацыя камуністаў аб выкананні гэтых пастаноў адсутнічала.

Розніцы паміж адкрытым і закрытым партыйным сходам амаль не было, што прыняла ролю агульных партыйных сходаў.

Також становіцца наглядалася і пры правядзенні цэхах партыйных сходаў.

Толькі пасля правяркі і пастаноўкі гэтага пытання на бюро Цэнтральнага Камітэта партыі ў сакавіку гэтага года, мы мелі, несумнеўна, некаторыя паліпашэнне ў падрыхтоўцы і правядзенні партыйных сходаў.

Вось, напрыклад, закрыты партыйны сход, праведзены 20 сакавіка 1938 года з парадкам для аб стане палітычнай агітацыі на фабрыцы. Палярэдне праводзілі нарады палітгатаў, цэхах партыі. У шматгаражы фабрыкі паказалі работу палітгатаў. Члены партыйнага камітэта і 15 прапагандастаў палярэдне азнаёміліся з палітгатаў і цэхах. Дакладчык быў палярэджан за 5 дзён.

Без сумнення, такая падрыхтоўчая работа значна садзейнічала актыўнасці камуністаў. На гэтым сходзе выказаліся 18 таварышаў. З іх некаторыя раней ніколі не выступалішы.

ПРАМОВА тав. МАРКІНА

(Сакратар Палескага абкома КП(б)Б)

Велізарную работу правяла наша партыя за апошні год пад неперарывным кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта Усёазаважнай Камуністычнай партыі і асобіста таварыша Сталіна наша слаўная совецкая разведка, на чале з верным сынам народа Нікалаем Іванавічам Ежовым, разграміла і знішчыла асінае гнездо траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх агентаў, якія хацелі адабраць ад нас вялікі заваяваны сацыялістычнай рэвалюцыяй.

За гэты перыяд наша Палеская абласная партыйная арганізацыя, разам з усёй партыяй выконваючы рашэнні лютэўска-сакавіцкага Пленума ЦК КП(б)Б і ўказанні таварыша Сталіна, правяла таксама велізарную работу па выкрыццю і разгрому траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх гадаў, прабраўшыся з карыснай мэтай у рады нашай партыі.

Гэтыя празрыяныя, трывыя практычныя ворагі ў сваёй звырайнай нянавісці да сацыялізма стваралі неадкладнае сярое калгаснікаў, сярое аднаасобнікаў. Адна з удзельніцаў гэтай контррэвалюцыйнай групы казала, што ўсе яны рабілі стаўку на Мазырска-пагарніцкую арганізацыю. Яны ставілі перад сабою задачу — Мазырска-пагарніцкую ператварыць у плацдарм шпіянажа. Гэта з'яўляўся траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў, прабуўшыся ў кіраўніцтва раёна, на кіруючы сваю дзейнасць на знішчэнне палгалоў жывёлы, на адрэзку ад калгаснае прыслобных участкаў, на незаконнае забранне маёмасці ў калгаснікаў і аднаасобнікаў.

Мы можа паправаваць для ліквідацыі вынікі шкодніцтва, але не ўсё яшчэ зроблена. Трэба зраць нам вельмі і вельмі многа паправаваць, каб у самы кароткі тэрмін ліквідаваць вынікі шкодніцтва ў нашай пагарніцкай Палескай вобласці.

На аснове выканання рашэнняў лютэўска-сакавіцкага Пленума ЦК КП(б)Б мы правялі вялікую работу і па вылучэнню партыйных і беспартыйных кадраў.

За гэты час на кіруючую абласную работу мы вылучылі 656 чалавек. З іх: членаў партыі 249, комсомольцаў 82, беспартыйных 325 чалавек. У агульным ліку вылучыліся да нашага сораду, мы вылучылі толькі 20 жанчын. Гэта гаворыць аб тым, што ў нас, вядзецца, ёсць яшчэ такіх настроі ў раёнах, што жанчын прасоўваць не варта.

Трэба будзе скончыць з такімі шкоднымі настроямі ў раёнах. З 656 чалавек вялікая колькасць вылучыла старшынскі калгасоў, старшынскі сельсаветы і кіруючым партыйным работнікам. У нас за гэты час уноў вырабана 53 сакратароў райкомаў партыі, 24 інструктары, 248 старшын калгасоў і 100 чалавек старшын сельсаветаў.

У нас, таварышы, вылучаны добрыя людзі, якія паказалі сабе на практычнай рабоце. Яны не буду спыняцца на ўсё вылучаны таварышах, але хачу сказаць хоць-бы пра некількі таварышаў, што вылучаны нам. Узьць тав. Грыневіча, які прапанаваў фельд'шэрам па лініі НКВД; ён быў выбран сакратаром райкома, карыстаецца вялікім

папулярнасцю ў бліжэйшым часе 150 тысяч лётчыкаў. Але мы ў гэтых адносінах мала што зрабілі.

Німаважнае значэнне для ўмацавання абароны нашай краіны мае стаянка палгалоў. Але трэба прама сказаць, што партыйны і сацыялістычны арганізацыі неадэкватна гэтай важнай справе, таксама як неадэкватнаюць пытанню дзяржаўнага будаўніцтва. Беларусь можа пахваліцца добрымі даражні дзяржаўнага значэння. Але з праслабленымі справа абстаці вельмі дрэнна.

Я хачу ўказаць на тое, як важна для нас поўнасцю ліквідацыя непісьменнасці і малалісьменнасці сярое працоўных і асобіста сярое прымыўнікаў. Чым больш баепісьменны, тым хутчэй і лепш ён асваівае мудрасць вайнавай навуцы, тым лепш і глыбей ён адукавае большымімі. Наша Чырвоная Армія аснашчона навейшай тэхнікай, якая патрабуе падрыхтаваных людзей, якіх-б адолелі авалодаць гэтай тэхнікай. На справе-ж мы бачым, што работа па ліквідацыі непісьменнасці і малалісьменнасці не ўсюды ў раёнах праводзіцца адукавава.

Апошняе, на што я хачу звярнуць увагу дэлегатаў з'езда, гэта — пытанне разбору скарг. Прыходзіцца абуршацца такім становішчам, калі скаргі чырвонаармейцаў, пасланыя ў сельсаветы і раёны, ляжаць там па 3-4 месяцы без усякага руху. І толькі пасля таго, калі аб такіх фактах ужо стане вядомым пракурору, камісіі савецкага кантролю і т. д., мы атрымаем адказ. З гэтай справы трэба пачаць павяз і назаўсёды. Кожная скарга павяз на быць разабрана своєчасова.

Нельга абыйсці такога важнага пытання, як абарона работа. У нас усім недастатковы рост асабістаўскай арганізацыі і слаба разгорнуты спартыўная работа. Гэтую ўважлівую работу абавязана выконваць партыя і правядніком гэтай работы сярое працоўных.

Работа гэтая цікавая і неабходна нам, як павестра. Трэба дабіцца таго, каб рады Асабістаўскай налічалі ад сотні і тысячы, а мільёны людзей, вольных абараняць нашу сацыялістычную бацькаўшчыну. Для гэтага ў нас ёсць усе магчымасці і дабіцца гэтага мы павязны ў што-б там ні стала. Здаецца прысудзінаму пастаўлена пытанне аб

ПРАМОВА тав. БРЫКАВА

(Сакратар Бярэзінскага райкома, Магілёўскай вобласці)

Вялікая радасць беларускага народа: геній чалавешта, друг і настаўнік вялікі Сталін даў агоду балатыравацца ў дзяржаву беларускага сацыялістычнага парламента.

Камуністычная партыя большыёўкі Беларусі павязна апраўдаць давер'е вялікага Сталіна, апраўдаць давер'е кіраўнікоў нашай партыі і ўрада, якія разам з таварышам Сталіным далі агоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет БССР.

Гэта абавязвае КП(б)Б, гарадскія, раённыя і пярвічныя арганізацыі правесці выбары ў Вярхоўны Совет БССР на такім узроўні, каб таварыш Сталін ацаніў нашу работу на «добра».

КП(б)Б пад неперарывным кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і асобіста таварыша Сталіна, правяла вялікую работу па выкрыццю траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх элементаў, якія праводзілі зрабніцкую работу.

Праведзена вялікая работа па выкрыццю і выгнаццю ворагаў народа, наймітаў фашысцкіх разведка. КП(б)Б, які ніколі, ідэна агуртавана вакол ЦК КП(б)Б і правядыра народаў таварыша Сталіна.

За справаздачы перыяд КП(б)Б вылучыла на кіруючую партыйную работу новыя кадры. Сотні партыйных і беспартыйных большыёўкі таксама вылучылі на кіруючую гаспадарчую, кааператывную і іншую работу. Лічы і факты, прыведзеныя ў дакладзе тав. Волкава, гавораць аб гэтым з усёй наўнаў.

Праведзеныя справаздачы-выбарчыя сходы прайшлі на высокім ідэна-палітычным узроўні, пры строгай захаванні ўнутрапартыйнай дымакратыі.

Разам з тым трэба прама сказаць, у паралку самакрытыкі, што, не глядзячы на вялікі палітычны ўзровень працоўных мас рэспублікі, партыйная арганізацыя Бярэзінскага раёна ўсё-ж з выкананнем гаспадарчых задач справіла

ся дрэнна. Мы не адолелі, як гэтага патрабаваў ад нас ЦК КП(б)Б, выбары партаргану ўзвясць з выкананнем гаспадарча-палітычных задач. Адсюль — план дзяржаўных мясаставак, і план фінансавых пладажкоў нам у раёне не выканалі.

Мы маем у раёне калектывізаваных сацыялісцкіх гаспадарак 83 проц 1.500 аднаасобных гаспадарак яшчэ не ўцягнуты ў калгасы. Гэта — вынік слабай масава-палітычнай работы. Мы недастаткова скарысталі гістарычны дакумент нашай партыі — пастаноўку ЦК КП(б)Б і СНК БССР у адносінах да аднаасобных гаспадарак.

Спынюся на недахопах работы некаторых аддзелаў ЦК КП(б)Б.

5 месяцаў я працую сакратаром райкома партыі. Трэба адкрыта сказаць, што з боку сельгаспадарча ЦК КП(б)Б мы не маем ніякай дапамогі, жывой і апартыўнай сувязі. Ставіш цэлы рад пытанняў, пішаш даклады, думаеш, што атрымаеш адказ, але ніякі адказаў ні прывітае. Я думаю, што новы склад ЦК КП(б)Б ўлічыць гэта. Так кіраваць ні ў якім разе нельга.

Німа чоткасі ў апарце АКПО ЦК КП(б)Б. Прычыну адліг прыклад. У верасні-Кастрычніку 1937 года неаднаразна пісалі аб выдачы партдакумента тав. Гурэвічу, а білет мы атрымалі толькі ў красавіку 1938 года. Можна прывесці і рад іншых фактаў. Адно ясна — работу аддзелаў ЦК КП(б)Б трэба палепшыць.

Неабходна адзначыць слабую работу савецкага апарата і — асабліва — трэстаў, загагатаўчых арганізацый. Гэтыя арганізацыі лічы і дагэтуль не ўключыліся як належыць у работу і слаба ліквідуецца вынікі шкодніцтва. Трэба з усёй рашучасцю работу гэтых арганізацый палепшыць і хутчэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва ў гэтых органах.

Неабходна адзначыць слабую работу савецкага апарата і — асабліва — трэстаў, загагатаўчых арганізацый. Гэтыя арганізацыі лічы і дагэтуль не ўключыліся як належыць у работу і слаба ліквідуецца вынікі шкодніцтва. Трэба з усёй рашучасцю работу гэтых арганізацый палепшыць і хутчэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва ў гэтых органах.

Неабходна адзначыць слабую работу савецкага апарата і — асабліва — трэстаў, загагатаўчых арганізацый. Гэтыя арганізацыі лічы і дагэтуль не ўключыліся як належыць у работу і слаба ліквідуецца вынікі шкодніцтва. Трэба з усёй рашучасцю работу гэтых арганізацый палепшыць і хутчэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва ў гэтых органах.

ПРАМОВА тав. КАРАНЕВІЧА

(Гомельская вобласць)

КП(б)Б пад кіраўніцтвам сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі і таварыша Сталіна за справаздачы перыяд правяла выключна вялікую работу па ачышчэнню і разгрому асінах гнёздаў ворагаў, асеюшых у партыйным, сацыялістычным і гаспадарчым апарце.

Я хачу-б сказаць аб адным участку работы, аб якім выступаючая ўспрымае не гаварыць. Праўда, тав. Волкаў у сваім дакладзе каратка спыніўся на гэтым пытанні — гэта аб рабоце спажывкакаператываў. Для ліквідацыі вынікі шкодніцтва мы яшчэ не прымаклі большыёўкі рукі да гэтай работы. Ворагі народа знайшлі сабе тут надышрэішае поле дзейнасці ў сілу таго, што тут адсутнічаў кантроль з боку партыйных і сацыялістычных арганізацый. Ворагі народа ў сістэме спажывкакаператываў нанеслі выключна калашасваю страту. Яны ставілі сабыя задачай, разваліць фінансавую гаспадарку спажывкакаператываў, заблытаць планаванне і ўлік, сарваць тавараабарот.

Я кааператар малады. Аднак за першыя 10 дзён свай работы паспеў у тым-сім разабрацца. Па Гомельскай вобласці ў 14 райспажывкасаюзаў фінансавая гаспадарка вельмі паларвана. Расстраты дзяржаўных і кааператывных сродкаў, што на працягу ўсёго часу мела месца ў сістэме спажывкакаператываў, на жаль, яшчэ не спынены. За адліг 1937 год у сістэме спажывкакаператываў на Гомельскай вобласці растрачана дзяржаўных і кааператывных сродкаў 1.417.100 рублёў, а дэбіторская запамчванасць на 1 студзеня 1938 года складала 1.600 тыс. рублёў.

Чым-жа вытлумачыць такое становішча, што ворагі на працягу доўгага часу арудавалі, раскрывалі дзяржаўныя сродкі і аставаліся беспакаранымі. Тлумачыцца гэта тым, што практыка палбору кадраў у сістэме спажывкакаператываў была шкодна. Суды, на выключна адказныя ўчасткі работы пасылалі людзей неправераных. Такія з'явіліся мы мелі ў Перахоўскім, Лоеўскім і ў іншых раёнах. У Лоеўскім раёне адліг праказілім паправаваў некалькіх дзён, украў 32 тысячы і пакуль пракуратура пачала следства, ён з гэтымі грашмямі ўцёк. Гэта — не адлігны выпадак.

Районныя камітэты партыі ставяць у баку ад справы палбору кадраў для спажывкакаператываў, не правяраюць работу спажывкакаператываў.

Устае пытанне, ці можна так далей прапанаваць. Зразумела, нельга. Пералом будзе толькі талы, калі райкомы партыі, сацыялістычныя арганізацыі — райвыканкомы змензяць свае адносіны да работы спажывкакаператываў, калі яны будуць глядзець на гэту сістэму як на дзяржаўную справу. Толькі талы будуць створаны ўмовы для ліквідацыі вынікі шкодніцтва ў сістэме спажывкакаператываў.

Трэба, каб Цэнтральны Камітэт КП(б)Б і Соўнарком БССР прымуслі районныя арганізацыі змяніць свае адносіны да работы спажывкакаператываў.

Ворагі народа прыкладлі сваю брудную лапу не толькі да фінансаў: яны выволілі са строга транспарт, сотні машын. Гэта таксама робіць уплыў на своечасовую дастаўку тавараў па пунктах. У гэтых адносінах неабходна дапамога ЦК КП(б)Б і Соўнаркома БССР.

Трэба, каб Цэнтральны Камітэт КП(б)Б і Соўнарком БССР прымуслі районныя арганізацыі змяніць свае адносіны да работы спажывкакаператываў.

Ворагі народа прыкладлі сваю брудную лапу не толькі да фінансаў: яны выволілі са строга транспарт, сотні машын. Гэта таксама робіць уплыў на своечасовую дастаўку тавараў па пунктах. У гэтых адносінах неабходна дапамога ЦК КП(б)Б і Соўнаркома БССР.

ПРАМОВА тав. ЕРОМІНА

(Намдаў Н-скай часці)

Кіруючыся рашэннямі лютэўска-сакавіцкага Пленума ЦК КП(б)Б і ўказанні таварыша Сталіна, КП(б)Б правяла велізарную работу па выкарчаванню варожых гнёздаў траціцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў.

Мы чулі з даклада таварыша Волкава аб велізарных дасягненнях у рабоце за прайшоўшы перыяд. Інакш і быць не можа, таму што, выкарчавуючы варожыя гнёзды ўсіх мас іх і ацэняючы, беларускі народ а найвялікшым уздымам пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б прыняўся за ліквідацыю вынікі шкодніцтва. Але тав. Волкаў не мог не спыніцца і на тых недахопах, якія меліся ў рабоце раду партыйных арганізацый па ліквідацыі вынікі шкодніцтва. Трэба сказаць, што ў раёнах арганізацыйная работа па ліквідацыі вынікі шкодніцтва праводзіцца недастаткова рашуча.

Нельга абыйсці такога важнага пытання, як абарона работа. У нас усім недастатковы рост асабістаўскай арганізацыі і слаба разгорнуты спартыўная работа. Гэтую ўважлівую работу абавязана выконваць партыя і правядніком гэтай работы сярое працоўных.

Работа гэтая цікавая і неабходна нам, як павестра. Трэба дабіцца таго, каб рады Асабістаўскай налічалі ад сотні і тысячы, а мільёны людзей, вольных абараняць нашу сацыялістычную бацькаўшчыну. Для гэтага ў нас ёсць усе магчымасці і дабіцца гэтага мы павязны ў што-б там ні стала. Здаецца прысудзінаму пастаўлена пытанне аб

на быць разабрана своєчасова.

на быць разабрана своєчасова.

* Прамовы друкуецца па скаргачных стэнаграмах.

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАў І БЕСПАРТЫЙНЫХ

СУРАЖСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА

ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ СЛУЖЫЦЬ НАРОДУ

СУРАЖ. (Нар. «Звязды»). У мястэчку Сураж адбыўся мітынг, прысвечаны сустрэчы выбаршчыкаў Суражскай выбарчай акругі № 60 са сваімі кандыдатам і дэпутатамі Вярхоўнага Савета БССР тав. Міхаілам Ціханавічам Лыньковым.

На мітынг прысутнічала 3.500 чалавек — працоўных мястэчка і членаў сельгасарцель «Перамога», «Чырвоны партызан», «Пагранічнік», імя Варашылава, «Перша мая» і імя Крупскай.

З гарачымі прамовамі выступілі брыгадзір калгаса «Чырвоны партызан»

ПРАМОВА ТАВ. М. Ц. ЛЫНЬКОВА

Дарагія таварышы! Мы жывем у шчасліваю Сталінскую эпоху. Над намі радзімай, як яры мая, свеціць вялікая Сталінская Канстытуцыя.

Хто тварці гэтай Канстытуцыі? Хто даў гераічнаму народу вялікага Савецкага Саюза гэты выключны ў гісторыю чалавечства дакумент? З чым імем звязаны велізарны перамогаў у нашай краіне, з чым імем звязана наша мірная творчая праца, нашы поспехі, наша радасць? З чым імем звязана ўтварэнне беларускай савецкай дзяржавы, чым імя нашых непарушаных дружбы народаў Савецкага Саюза? Гэта імя — Іосіф Вісарыявіч Сталін.

Канстытуцыя ў нас сталінская. Дружба народаў у нас — сталінская. Дружба з савецкімі таварышамі першым маім словам выкажаць найліпшую падзяку — маю асабістую і ўсіх нас — Іосіфу Вісарыявічу Сталіну, вернаму прадэжальніку справы Леніна, геніяльнаму арганізатару нашых перамог.

Няхай жыве Іосіф Вісарыявіч Сталін! (Бурныя аплявельменты).

Другім маім словам дазвольце вынесці вам гарачую падзяку за высокае давер'е, якое вы аказалі мне, вылучыўшы сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Таварышы, пляска выказаць простымі чалавечымі словамі пану гэтага давер'я. Дазвольце мне, як члену партыі, апаіць вама давер'е да мяне, як давер'е да партыі большасцю.

Толькі камуністычнай партыі, савецкаму народу і абавязан сваім святым жыццём, сваёй творчай работай, сваім званнем савецкага пісьменніка.

Не будзь нашай Вялікай пролетарскай рэвалюцыі, не будзь савецкай улады, не сабраліся б мы з вамі выбіраць свой родны ўрад, не абмяркоўвалі б з вамі дзяржаўныя справы, не былі б мы нашым кандыдатам. Як вушы сваіх не былі б мы тых гурдыяных благ і магчымасцей, якія мне, сыну былога рамонтнага рабоча-чыгуначніка — сыну былога будаўніка, дала і дае савецкая ўлада, як дае тысячам і мільянам людзей нашага вялікага і магутнага Савецкага Саюза.

Таварышы, нямерна вырасла за гэты год наш краіна. Нямерна выраслі нашы савецкія людзі, робячы сацыялістычнае будаўніцтва.

Колькі выдатных герояў вырабіла краіна за апошнія год! Колькі мужных подвёгаў арабілі нашы савецкія людзі!

Пры дапамозе вялікага рускага народа, пад кіраўніцтвам Іосіфа Вісарыявіча Сталіна, вырасла і ўзможала Савецкая Беларусь, стала гэтагаў індустрыяльна-аграрнай краінай з высока развітай культурай, нацыянальнай на форме і сацыялістычнай па амету.

Шырокім веерам разбегаліся ў розныя бакі калей вялікага чыгуначнага вузла. Абмінаючы вагоны, праз вады крохнуў роўнай, рамернай калюй высокіх стройных чалавек. Часам ён спыняўся ля манеўруючых саставіў, прыглядаўся да работ саставіцельскіх брыгад. Яго ўважліва пільна вочы вывучалі людзей, іхнюю работу. Калі высокі чалавек палішоў да будынка з шыльдай «Партком ст. Віцебск-таварна», — ён ужо ведаў вузел, яго работу. Спрактыкаванне вака прыкметна перабой і аэміні ў рабоце складанага механізма вузла Бессістэмна, рыўкамі працуе брыгада саставіцельскіх Васілевіча, старшы стралачнік Агародніківа стралкі не дагледжаны, брудныя. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы.

Комуніст-саставіцель Васілевіч быў выклікан у партком. Наведла партком выклікан у партком. Наведла партком выклікан у партком. Наведла партком выклікан у партком.

РАДАСНА АГІТАВАЦЬ

Лобач у дрэвапрацоўчым камбінат на берэгу ракі Вярэвіна раскінуўся шосты выбарчы ўчастак Ленінскай выбарчай акругі г. Бабруйска. На ўчастку 1.011 выбаршчыкаў. Сваю работу я пачала з наладжвання агітацыйна-прапагандыскай работы сярод выбаршчыкаў. На ўчастку арганізавана 66 гурткоў, у іх займаецца 553 хатніх гаспадынь, пенсінераў, інвалідаў.

Слухачы гурткоў калектыва вывучаюць Канстытуцыю, выбарчы закон нашай рэспублікі. Актыўнась хатніх гаспадынь выключна вялікая. У гуртках праведзена па 18 заняткаў. Вывучэнне выбарчага закона ў асноўным ужо скончана. Зараз вывучаем біяграфію нашага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Макара Іванавіча Белькова.

Тав. Белькоў дастойны сын нашай радзімы. 18-гадовым хлопчыкам ён пайшоў працаваць на купую і лесазаводчыку. Зараз тав. Белькоў знаходзіцца ў нашым камбінат. Ён ініцыятар сацыялістычнага спарорніцтва рамшчыкаў. Сваю норму сістэматычна выконвае на 120—135 проц.

Радасна агітаваць за вялікую справу сацыялізма, за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова, якога выхавала партыя і савецкая ўлада.

Агітатары ўчастка актыўна рыхтуюцца да кожных заняткаў. Кожны з іх перад заняткамі стараецца як мага больш прачытаць выбарчай і мастацкай літаратуры. Заняткі праходзяць цікава і эмістоўна. Гурток агітатараў, кандыдата партыі тав. Якава Ефімавіча Арлова кожны раз наведвае 15—17 хатніх гаспадынь. На занятках т. Арлоў наладжвае калектывнае слуханне патэфонных пласцінак з прамовай таварышкі Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы 11 снежня 1937 г.

Такаса жыва і цікава праходзяць заняткі ў гуртках агітатараў, рабочага будаўнічага пуха тав. Будовіча, дэмабілізаванага чырвонаармейца — работніка аддзела сабязнажы тав. Бутара, інжынера камбіната т. Галаўні і Ваўрышкіга, шофера Блажэвіча і іншых. Усяго на ўчастку працуе 23 агітатары — партыйных і непартыйных большасцю.

На ўчастку ў нас ёсць інваліды і хатнія гаспадыні з маленькімі дзецьмі, якія не могуць наведваць заняткі ў гуртках. Да іх спецыяльна прыходзяць агітатары і праводзяць гурткі.

Асабліва цікава выбаршчыкі міжнароднымі пільнамі. У гуртках сістэматычна праводзіцца гутаркі аб гераічнай барацьбе іспанскага і кітайскага народаў супроць фашысцкіх інтэрвэнтаў. 12 чэрвеня, па просьбе выбаршчыкаў, праводзіцца агульны сход на якім будзе зроблен даклад аб падзеях у Кітаі.

На ўчастку праведзены тры пералыбярчыя сходы выбаршчыкаў, на якіх зроблены даклады аб задачах выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, аб вучэнні Леніна — Сталіна аб перамоце сацыялізму ў адной краіне і даклад на інтэрнацыянальную тэму.

Цэля прашоў пералыбярчы сход выбаршчыкаў, прысвечаны сустрэчы кандыдата ў дэпутаты вярхоўнага органа ўлады Беларусі тав. Белькова з выбаршчыкамі ўчастка. На сходзе прысутнічала 400 выбаршчыкаў. Выступілі: рабочы камбіната т. Царык, інжынер камбіната тав. Ткачэнка, хатняя гаспадыня тав. Жукі і іншыя гаварылі аб радасным і зможным жыцці, аб маральна-палітычным адзінстве савецкага народа і заклікалі ўсіх выбаршчыкаў участка аднадушна аддаць свае галасы за дастойнага кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова.

З вялікім удзьмам сустрэлі выбаршчыкі нашага выбарчага ўчастка радасную вестку аб тым, што дарагі нашай краіне і праводзіць наролаў таварыш Сталін і яго слаўны саратнікі далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты вярхоўнага органа ўлады БССР. У гуртках былі праведзены гутаркі аб гэтай радаснай вестцы.

26 чэрвеня выбаршчыкі нашага 6 выбарчага ўчастка пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі ў радасно пойдучы на выбарчы ўчастак і аднадушна аддадуць свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова, Галасуючы за тав. Белькова, яны прагаласуюць за партыю Леніна — Сталіна, за шчаслівае і радаснае жыццё.

П. А. ФЕСІН, **давераная шостага выбарчага ўчастка Ленінскай выбарчай акругі г. Бабруйска.**

РАДАСНА АГІТАВАЦЬ

Лобач у дрэвапрацоўчым камбінат на берэгу ракі Вярэвіна раскінуўся шосты выбарчы ўчастак Ленінскай выбарчай акругі г. Бабруйска. На ўчастку 1.011 выбаршчыкаў. Сваю работу я пачала з наладжвання агітацыйна-прапагандыскай работы сярод выбаршчыкаў. На ўчастку арганізавана 66 гурткоў, у іх займаецца 553 хатніх гаспадынь, пенсінераў, інвалідаў.

Слухачы гурткоў калектыва вывучаюць Канстытуцыю, выбарчы закон нашай рэспублікі. Актыўнась хатніх гаспадынь выключна вялікая. У гуртках праведзена па 18 заняткаў. Вывучэнне выбарчага закона ў асноўным ужо скончана. Зараз вывучаем біяграфію нашага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Макара Іванавіча Белькова.

Тав. Белькоў дастойны сын нашай радзімы. 18-гадовым хлопчыкам ён пайшоў працаваць на купую і лесазаводчыку. Зараз тав. Белькоў знаходзіцца ў нашым камбінат. Ён ініцыятар сацыялістычнага спарорніцтва рамшчыкаў. Сваю норму сістэматычна выконвае на 120—135 проц.

Радасна агітаваць за вялікую справу сацыялізма, за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова, якога выхавала партыя і савецкая ўлада.

Агітатары ўчастка актыўна рыхтуюцца да кожных заняткаў. Кожны з іх перад заняткамі стараецца як мага больш прачытаць выбарчай і мастацкай літаратуры. Заняткі праходзяць цікава і эмістоўна. Гурток агітатараў, кандыдата партыі тав. Якава Ефімавіча Арлова кожны раз наведвае 15—17 хатніх гаспадынь. На занятках т. Арлоў наладжвае калектывнае слуханне патэфонных пласцінак з прамовай таварышкі Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы 11 снежня 1937 г.

Такаса жыва і цікава праходзяць заняткі ў гуртках агітатараў, рабочага будаўнічага пуха тав. Будовіча, дэмабілізаванага чырвонаармейца — работніка аддзела сабязнажы тав. Бутара, інжынера камбіната т. Галаўні і Ваўрышкіга, шофера Блажэвіча і іншых. Усяго на ўчастку працуе 23 агітатары — партыйных і непартыйных большасцю.

На ўчастку ў нас ёсць інваліды і хатнія гаспадыні з маленькімі дзецьмі, якія не могуць наведваць заняткі ў гуртках. Да іх спецыяльна прыходзяць агітатары і праводзяць гурткі.

Асабліва цікава выбаршчыкі міжнароднымі пільнамі. У гуртках сістэматычна праводзіцца гутаркі аб гераічнай барацьбе іспанскага і кітайскага народаў супроць фашысцкіх інтэрвэнтаў. 12 чэрвеня, па просьбе выбаршчыкаў, праводзіцца агульны сход на якім будзе зроблен даклад аб падзеях у Кітаі.

На ўчастку праведзены тры пералыбярчыя сходы выбаршчыкаў, на якіх зроблены даклады аб задачах выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, аб вучэнні Леніна — Сталіна аб перамоце сацыялізму ў адной краіне і даклад на інтэрнацыянальную тэму.

Цэля прашоў пералыбярчы сход выбаршчыкаў, прысвечаны сустрэчы кандыдата ў дэпутаты вярхоўнага органа ўлады Беларусі тав. Белькова з выбаршчыкамі ўчастка. На сходзе прысутнічала 400 выбаршчыкаў. Выступілі: рабочы камбіната т. Царык, інжынер камбіната тав. Ткачэнка, хатняя гаспадыня тав. Жукі і іншыя гаварылі аб радасным і зможным жыцці, аб маральна-палітычным адзінстве савецкага народа і заклікалі ўсіх выбаршчыкаў участка аднадушна аддаць свае галасы за дастойнага кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова.

З вялікім удзьмам сустрэлі выбаршчыкі нашага выбарчага ўчастка радасную вестку аб тым, што дарагі нашай краіне і праводзіць наролаў таварыш Сталін і яго слаўны саратнікі далі сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты вярхоўнага органа ўлады БССР. У гуртках былі праведзены гутаркі аб гэтай радаснай вестцы.

26 чэрвеня выбаршчыкі нашага 6 выбарчага ўчастка пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі ў радасно пойдучы на выбарчы ўчастак і аднадушна аддадуць свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Белькова, Галасуючы за тав. Белькова, яны прагаласуюць за партыю Леніна — Сталіна, за шчаслівае і радаснае жыццё.

П. А. ФЕСІН, **давераная шостага выбарчага ўчастка Ленінскай выбарчай акругі г. Бабруйска.**

ЛЕНІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА г. ГОМЕЛЯ

АГІТАЦЫЯ ЗА СЛАўНАГА КАНДИДАТА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Вялікую радасць перажываюць выбаршчыкі Ленінскай выбарчай акругі горада Гомеля: на іх долю выпаў гонар галасавць за бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна, стойкага, неагбаемага большасцю — сакратара ЦК ВКП(б) тав. Андрэя Андрэвіча Андрэева.

На ўсіх выбарчых участках акругі ідзе кіпучая падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. 124 агітатары ў гуртках знаёмяць выбаршчыкаў з слаўнай біяграфіяй вернага сына большасці партыі таварыша Андрэева.

Партыйная арганізацыя Днепрадзвінскага пароходства разгарнула шырокую работу на выбарчым участку. Тут працуе агітатрыя, якая забяспечана бібліятэкай, кіноўстаноўкай, патэфонам, пласцінкамі з дакладам таварыша Сталіна аб праекце Канстытуцыі СССР. У агітатрыю працуюць агітатары, якія расказваюць аб жыцці і дзейнасці тав. Андрэева.

Працоўныя Ленінскай выбарчай акругі на вялікае давер'е, аказана ім тав. Андрэевым, адкалі новым вытворчым уздамам.

Стаханавская брыгада Комаляскага порта — Андрэй Данілавіч Камаляска — выконвае нормы на 130—160 проц, брыгада С. П. Яцкевіча — на 140—180 проц. За добрыя паказальнікі работы Гомельскі порт трымае пераходны сцяг палітдзела і ўпраўлення пароходства ГІРШЫН.

ВЫБАРШЧЫКІ АБ СВАІХ КАНДИДАТАХ

ГАРАЧАЯ ПАТРЫЁТКА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

Соф'я Юльевна Міклашэўская прышла ў калектыв Лагойскай МТС у 1936 годзе. Служыла яна пераносіла стыханавскія металы работы, якія прымяняла на калгасных палях.

Як лепшая трактарыстка, тав. Міклашэўская была вылучана ў 1937 годзе памочнікам брыгадзіра. Яна вельмі чула адносілася да сваіх таварышоў-трактарыстаў і дапамагала ім ва ўсёй рабоце.

Скончыўшы курс брыгадзіраў, тав. Міклашэўская арганізавала жалючую трактарную брыгаду і на гэтай адзначнай рабоце Соф'я Юльевна паказвала высокія ўзоры работы. Яна вельмі многа працуе над павышэннем сваіх ведаў, каб яшчэ лепш працаваць, каб дабіцца яшчэ большых поспехаў.

Наш калектыв вылучыў Соф'ю Юльеву Міклашэўскую кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Нашу пранавую патрыятычную працоўную Лагойскага раёна. Тав. Міклашэўская — гарачая патрыятычная сацыялістычная радзімы, выхаваная партыяй Леніна — Сталіна. Мы ўпэўнены, што яна ўсе свае сілы, энергію і жыццё аддаць за справу працоўных.

Н. П. КАЧАН, М. В. СІНЬКЕВІЧ, В. Г. ЦАЙЦ — работнікі Лагойскай МТС.

ЗА АДДАНАСЦЬ РАДЗІМЕ НАРОД ПЛАЦІЦЬ ЛЮБОЎЮ

Кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Калатэвіцкай выбарчай акрузе Палескай вобласці зарэгістраван Аляксандр Іванавіч Лапцёў. Тав. Лапцёў заслужыў вялікае давер'е, якое яму аказалі выбаршчыкі нашай акругі.

Чатырох год ён астаўся срадой. Матка яго памёрла, а бацька загінуў у часе імперыялістычнай вайны. Аляксандр з малых год пайшоў працаваць да памочніцкай. Многа прафесій было ў яго, быў каваль, шоферам і ні па адной з іх не мог зарабіць сабе на хлеб.

У 1917 годзе Лапцёва прызываюць у царскую армію, дзе ён разгортвае вялікую палюшную работу сярод салдат. Калі грмынула Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, тав. Лапцёў адным з першых пераходзіць у рады

армейцы тт. Борзод і Гуцін, пампалітрука тав. Каласоўскі, жорнак палкавой школы тав. Гразноў, курсант падліра тав. Севасцяняна і іншыя гаварылі аб тых вялікіх перамогах, з якімі прыходзіць краіна да гістарычнага дня — 26 чэрвеня. Яны заклікалі выбаршчыкаў галасавць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, за верную дачку радзімы вельмі добра ведаюць тав. Лапцёва.

Вялікай любоўю і аўтарытэтам карыстаецца тав. Лапцёў сярод працоўных раёна.

У дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР я аддам свой голас за лепшага большасцю, адданага сына сацыялістычнай радзімы, за Аляксандра Іванавіча Лапцёва.

А. А. АЛЕШКО, **палітсаветнік Калатэвіцкага раёна.**

Мітынг у лагерх

Вестка аб прыездзе ў лагеры, дзе начальнікам палітдзела тав. Когай, кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Анны Іванавны Акулёвай хутка разнеслася па ўсіх частках і падраздзяленнях.

Вечарам пасля баявой і палітычнай вучобы байцы, камандзіры, палітработнікі і жанкі начальніцкага складу сабраліся на многалюдны мітынг, прысвечаны сустрэчы выбаршчыкаў са сваімі кандыдатам.

Мітынг адкрыў намеснік начальніка палітдзела тав. Лукашэвіч. Выступіўшы: давераная асоба 12 выбарчага ўчастка — палітрук тав. Бурдо, чырвоная

армейцы тт. Борзод і Гуцін, пампалітрука тав. Каласоўскі, жорнак палкавой школы тав. Гразноў, курсант падліра тав. Севасцяняна і іншыя гаварылі аб тых вялікіх перамогах, з якімі прыходзіць краіна да гістарычнага дня — 26 чэрвеня. Яны заклікалі выбаршчыкаў галасавць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, за верную дачку радзімы вельмі добра ведаюць тав. Лапцёва.

Вельмі добра сустрэлі прысутныя выступленне тав. Акулёвай.

Узровень мітынга пад гром аплявельменты пасля прывітаннае пісьмо любімаму бацьку і настаўніку таварышу Сталіну.

Мітынг у лагерх

Вестка аб прыездзе ў лагеры, дзе начальнікам палітдзела тав. Когай, кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Анны Іванавны Акулёвай хутка разнеслася па ўсіх частках і падраздзяленнях.

Вечарам пасля баявой і палітычнай вучобы байцы, камандзіры, палітработнікі і жанкі начальніцкага складу сабраліся на многалюдны мітынг, прысвечаны сустрэчы выбаршчыкаў са сваімі кандыдатам.

Мітынг адкрыў намеснік начальніка палітдзела тав. Лукашэвіч. Выступіўшы: давераная асоба 12 выбарчага ўчастка — палітрук тав. Бурдо, чырвоная

армейцы тт. Борзод і Гуцін, пампалітрука тав. Каласоўскі, жорнак палкавой школы тав. Гразноў, курсант падліра тав. Севасцяняна і іншыя гаварылі аб тых вялікіх перамогах, з якімі прыходзіць краіна да гістарычнага дня — 26 чэрвеня. Яны заклікалі выбаршчыкаў галасавць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, за верную дачку радзімы вельмі добра ведаюць тав. Лапцёва.

Вельмі добра сустрэлі прысутныя выступленне тав. Акулёвай.

Узровень мітынга пад гром аплявельменты пасля прывітаннае пісьмо любімаму бацьку і настаўніку таварышу Сталіну.

Хв. ШЫНЛЕР.

Дзмітрый Сцяпанавіч ГУСЕЎ

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Аршанскай сельскай выбарчай акрузе

Шырокім веерам разбегаліся ў розныя бакі калей вялікага чыгуначнага вузла. Абмінаючы вагоны, праз вады крохнуў роўнай, рамернай калюй высокіх стройных чалавек. Часам ён спыняўся ля манеўруючых саставіў, прыглядаўся да работ саставіцельскіх брыгад. Яго ўважліва пільна вочы вывучалі людзей, іхнюю работу. Калі высокі чалавек палішоў да будынка з шыльдай «Партком ст. Віцебск-таварна», — ён ужо ведаў вузел, яго работу. Спрактыкаванне вака прыкметна перабой і аэміні ў рабоце складанага механізма вузла Бессістэмна, рыўкамі працуе брыгада саставіцельскіх Васілевіча, старшы стралачнік Агародніківа стралкі не дагледжаны, брудныя. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы. На таварным двары дроня крыжы.



вава аблічкі, да непрымацавалі пастаянны манеўравы паравоз, у амет старшага стралачніка Пшаварава ўдавалі комплексную брыгаду. Новы партарг знайшоў прычыны адставана, дапамог ліквідаваць іх. Па Васілевічу і Пшавараву пачыналі ўжо раўняцца іншыя змены.

першыя нарады рабочых па спецыяльнасцях. На гэтых нарадах збіраюцца багаты вопыт старых практыкаў чыгуначнікаў, у гарачых спрэчках вызначаюцца шляхі далейшага паліпшэння работы вузла. Арганізуецца грунтоўная палітвуа камуністаў і беспартыйных. Партком становіцца сапраўдным кіраўніком работы на вузеле. Ён моцнымі пільна звязан з усімі ўчасткамі работы.

У 3 гадзіны ночы сакратар камсомольскага камітэта станицы Бельвін паспяшна крохнуў дамоу. Электрычнае святло ў парткоме прылягнула яго ўвагу. Зайшоў За сталом сладаў парторг.

— Ты што так пона, таварыш Гусеў? — запытаў Бельвін.

Парторг усміхнуўся, пажартаваў: — Вось прышоў т. застанешся тут, а я пайду дамоу...

Крыху пачаўшы, ён змучаўся: — Начына аэміні. Разумееш, — яны ў нас — закінуць ўчастак работы. Палітычная работа ў іх не вялікая. Трэба выгнаць. Мы арганізуем начныя дэжурствы партработнікаў.

— Гэта правільна, таварыш Гусеў. Начныя змены ў нас не глядзя. Начныя шчыны яек абліжала, хачелася вольна, проста, скажаш тое, што гэтак непакоіць.

— Я вольна, таварыш Гусеў... — пацала Бельвін. — Даламажы мне. Ты ж ведаеш, — я на чыгуначніку. Быў звычайным шлодувам у Барысава, а тут — вялікі вузел, шмат моладзі...

— А камсомольцаў усяго восемнаццаць, — устаў Гусеў.

— Восемнаццаць... — зачырванеўся

Аляксандр Ефімавіч Туронкоў — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Дзіятрэўскай выбарчай акрузе г. Мінска.

Фёдар Сцяпанавіч Гусеў — кандыдат

